

Харэзграфія мінулым тыднем апынулася ў цэнтры ўвагі дзеячай культуры і ўсіх зацікаўленых. Тут і калегія Міністэрства культуры, прысвечаная, у тым ліку, яе проблемам, і, акурат праз трох дні, "Фест эстраднага танца", што сабраў калектывы з розных кірункаў Беларусі ў Маладзечным тэатры эстрады. Яго вынікі, дарэчы, былі настолькі непрадказальнымі, што абмеркаванне за "круглым столом" і ў кулуарах доўжылася ледзь не да поўначы. Хаця... "Пра што тут спрачацца?" — запытаюць тыя, хто ўсё яшчэ думае, што эстрадныя танцы — гэта адно праславутая "падтанцоўка" за спінамі "зорак". Насамрэч, названая з'ява — куды больш широкая. І пытання тут узнікае — процыма.

Куды павінен рухацца эстрадны танец? У масы, на дыскатку ці — у бок "высокага мастацтва"? І што ў ім галоўнае? Эмоцыі, трукі, энергетыка, рухі? Ці, можа, сюжэт? А дзе ўсяму гэтamu навучыцца? І ў каго? Нарэшце, на сколькі нашы танцавальныя па на эстрадзе адпавядаютъ сусветным кірункам?

Пытанні можна працягваць да бясконцасці. Пасправуем разабрацца.

Дык вось ты які, эстрадны танец!

— У мене склалася ўражанне, — кажа прадзюсар Уладзімір Кубышкін, — што гэта галіна знаходзіцца на этапе стагнацы. Эстрадны танец ледзь не цалкам (калі, зразумела, ахопліваць яго айсберг агулам, а не адно толькі вяршыню) трymаецца на энтузіязме. Для аматарскага ўзроўню — нармальная, нават "прыкольна". Але, прабачце, за гроши я б гэта не прыдбала — кажу вам як прадзюсар. Бо павінна быць выкалякаснае шоу з добрымі, арыгінальнымі касцюмамі. І галоўнае — з новымі ідэямі. Танцавацца на эстрадзе трэба — модна! Артыстычна, стыльна, з сучаснымі рухамі, а не ў духу мінульых дзесяцігоддзяў. Важна ўсё: фігура, фактура, рост. У тым жа балеце, які суправаджае эстрадных спевакоў, запатрабаваны танцоўшчыкі з рознымі прыроднымі данымі. Камузы — пад два метры. Но разам з салістам яны павінны плядзеца гарманічна, прыгожа, эстэтычна. Даўайце, нарэшце, сур'ёзна ставіца да эстраднай харэзграфіі! Тыя спевакі, якія гэта зразумелі, — на вышыні...

З такой "ансамблевай" функцыяй эстраднага балета згодны не ўсе. Вядома, ён не можа вычэрпвацца адно падтанцоўкамі! Але ж у чым выйсце?

— Эстрадны танец, у адрозненні ад сучаснай харэзграфіі, — мяркую адна з заснавальніц гэтага кірунку ў Беларусі Людміла Яфрэмава, — павінен быць сюжэтным. Сышоу з эстрады сюжэт — сышоу і глядач...

З таким пунктам піджання можна, вядома, і не пагадзіцца. Сапрауды, чаму трэба прымусова вяртаць танец у межы адно харэздрамы — пераказу літаратурнага сюжета? Няўко танец ўсё яшчэ "не дарос" да таго ўзроўню самастойнасці, калі яго каштоўнасць будзе вымірацца ўласна харэзграфіі — энергетыкай, прыгажосцю, пластычнасцю ці, наадварот, графічнасцю руху?

— Справа не ў сюжэце, — разважае чэмпіёнка свету па ўсходнім танцы і фламенка Алена Грынчык, больш вядомая пад псеўданімам Ясін, — а ў тым, каб было цікава. Каб гэта было прыгожа, эстэтычна. Каб хацелася глядзець...

Але ці праводзіцца хто маніторынг, якія танцы хоча бачыць публіка? І ці праўда, што яна заўсёды мае разю...

Мадэрн — "руліць"

На "Фэсце эстраднага танца", дарэчы, журы вызначала пераможцаў не па месцах (першае, другое, трэцяе), а па творчых намінацыях. Уладальшчыка ж Гран-пры вызначылі па выніках галасавання, што адбывалася ў зале: на ўваходзе підэчы атрымлівалі спіс удзельнікаў, а потым здавалі яго з пазначаным лепшым нумарам. Хто, вы думалі б, перамог? Віцебская студыя "Паралепі", скільнай да мадэрна і зусім не эстрадная — у агульнаўпрынятым сэнсе гэтага слова.

— Тэлебачанне здолынае вельмі хутка зрушыць сітуацыю з мёртвай крапкі. Калі ўсамы рэйтынгавы час на экранах у поўным сэнсе слова "танцу́ць усе", дык і плядзя хоча займацца тым жа. У нас жа пакуль менш развіты, калі можна так сказаць, "рынак збыту". Падобны тэлеконкурс таксама ў свой час праводзіўся, але ён не набыў таго размаху і маштабнасці. Кожны з тых, хто займаецца эстрадным танцам, існуе сам па сабе. І не заўсёды цікавіца тым, што адбываецца навокол. Інфармацыя ж сёння — мора. У тым ліку — дзякуючы Інтэрнэту. Але ж ці ўсе ёй цікавяцца? Ці ўсе імкніцца ёй нейк аэнсаваць і перааэнсаваць? Здараецца, проста "пазычыцца". Але плягіят і творчае развіццё ідэі — рэчы прынцыпова разныя. Назіраючы за тым, як пра-

разуменне "мадэрна" ў найшырокім значэнні слова як "новага мастацтва" — вось тое, чаго, здараецца, бракуе нашым харэзграфам і кіраунікам гуртоў. А між тым, здаровая прага да навінак даўно ўжо стала не толькі адным з законаў развіцця мастацтва, але і самім паказыкам узроўню развіцця ў гэутай галіне. Можна колькі заўгодна кіпіц, што, маўляў, на тым жа "Еўрабачанні" даўно ўжо не ацінваюць ні ўласна спевакоў, ні саму песню, але і я атачэнне, дзе пастаноўка нумара займае адно з першых месцаў.

— Штогод, дасылаючы ўдзельнікаў на дзіцячы "Еўрабачанне", — кажа прадзюсар тэлеканала "Беларусь 2" Людміла Барадзіна, — мы імкнёмся чымсьці здзівіць спактыкаваную єўрапейскую публіку. Таму

Харэзграфія пачынаецца на месцах

Ці сапрауды сышоу глядач з танцавальнага "рынку збыту" краіны?



**Сёння многія з настальгіяй
узгадваюць, як яшчэ дзясятак гадоў
таму пачатковое харэзграфічнае
навучанне існавала ледзь не ў кожнай
агульнаадукацыйнай школе. А цяпер
многія думаюць, што эстрадныя
танцы — гэта адно праславутая
"падтанцоўка" за спінамі "зорак".
Насамрэч, названая з'ява — куды
больш широкая. І пытання па яе
развіцці ўзнікае — процыма...**

Можа, таму, што яны прадставілі акно чатыры нумары? І перамаглі, такім чынам, па колькасці. Ці таму, што ў іх выступленні мінскія публіка ўбачыла штосьці для сябе новае, незвычайнае — у параўнанні з тым, што яна бачыць звычайнай? Напярэднікі, а ці зразумеюць іху эстрадным атачэнні ўвогуле?

Але публіка свой выбар зрабіла. І аказаўся зусім не адзінокай на фоне глядацкіх аўдыторый наших суседзяў. Не толькі ў Польшчы ды іншых заходніх краінах, але і ў той жа Украіне развіццё найсучасных танцавальных напрамкаў ідзе куды больш імкліва, чым у нас. Праграміст Сяргей Пляркоў, які колькі часу танцеваў у мінскім гурце "Каракулі", вярнуўся з Украіны, дзе ўдзельнічай у тэлевізіоннай "Танцуць усе!":

цуюць некаторыя гурты, можна заўважыць адсутнасць цікавай, арыгінальнай лексікі, немузычнасць у пастаноўках: музыка — змянілася, а яны працягваюць танцаваць, бышчам нічога не здарылася. Ці наадварот: музыка пайтараеца, а танцоры ізтага бышчам не заўважаюць. Так бывае, калі танец ставіцца "адасоблену", нібы сам па сабе, таму і спалучаеца хіба з ритмам, а не з формай. Але ж важна ўсё — у комплексе!..

Уменне рухацца наўве ў галіне харэзграфії дадатковы сэнс. І на-

звяртаемся да розных харэзграфаў, каб штогод быў розны творчы почырк нейкія навінкі у відовішчным афармленні песні. Но патрэбны не толькі традыцыйныя прыёмы (без традыцыйнага мастацтве, як вядома, абысціся немагчыма: гэта адзін з неабходных складнікаў яго развіцця), але і новы погляд, нечаканыя рашэнні — нетрадыцыйны падыход. Часта заўважала, што нейкія харэзграфічныя ідэі даюць штуршок фантазіям і самога дзіцяці. Яно таксама пачынае працягнуваць нешта новае, гэты творчы імпульс пазіўна адбіваецца і ўласна на спевах. Аляксандар Мяжэнны, Вольга Шамрова, Алеся Ткачонак, Мікаіл Дудчанка — у кожнага свая "разынчак". Памятаю, як уразіла мяне Наталля Чарнюк з Віцебска: да адборчнага тура, які праходзіў у гэтым горадзе, усяго за гадзіну яна пастаўіла з дзесяцімі ажно дзесяці розных гуртоў агульную фінальную кампазіцыю. Увогуле ж, нават па тых песнях, якія штогод вылучаюцца на адбор да "Еўрабачання", заўважна, наколькі больш сур'ёзна пачалі ставіцца да харэзграфіі на месцах. Кожны юны спявак прыгажае з гатовым нумарам, і ўровень харэзграфіі — штогод расце.

У танцоры я пайду — хай мяне навучачы!

Тым не менш, харэзграфаў у нас катастрофічна не хапае. Рэдка сустрэнеш у Беларусі рэгіён, дзе місціўныя ўлады ў галіне культуры не скардзіліся б на недахоп, а то і ўвогуле на адсутнасць пастаноўшчыкай.

Не ўсё ў нас ідэальна і на ўзроўні падрыхтоўкі танцораў. Калі класіка і народны танец маюць добру распрацаваную метадычную гілбу, дык як выкладаць найсучасныя кірункі? Тым больш, што з'яўляюцца яны хутка, адзін за адным.

— Павышаць кваліфікацыю даўдзіцца пастаянна, — падкрэслівае выгукнік БДУКІМ Аляксандар Зенчанка, які цяпер з'яўляецца мінскім балет-студыёй "Алексіс". — Уесь час у свеце з'яўляюцца штосьці новае, і трэба быць у курсе. Стараюся больш ездзіць, выкарыстоўваю кожную магчымасць. Вядома, майстар-класы і аблінні волытам шмат не бывае. Да-

памагае і Інтэрнэт. Галоўнае — было б жаданне! Прайда, бывае яно не ва ўсіх — мяркую нават па сваіх артыстах. "Кантынгент", як сказаў б, у нас — аслаблівы: гэта не студніцтва, якое стаміліся сядзець на лекцыях і рада "разміць косткі"; удзельнікі нашага калектыву — у асноўным, з Мазырскага нафтаперапрацоўчага завода, якія прыходзяць у танцавальную залу пасля змены. І мы хочам, каб яны яшчэ і тут працавалі, выкладаліся на штоўцы новае. Бывае, хтоўцы адмаліяцца: маўляў, я ўмёю танцаваць у пэўным стылі, мне падабаецца — нічога новага мне не трэба. А бывае і наадварот: маўляў, хачу танцаваць, як гэтыя ці гэты. Убачыў па тэлевізары ці ў Інтэрнэце — і запаліўся. Так што даводзіцца ўлічваць усе варыянты...

Танцаваць павінны ўсё! Так лічылася здравён, і умение танцуць нават прыраўнівалася да добрых манер і ўмения паводзіць сябе ў грамадстве. Сёння ўсе з настальгіяй узгадваюць, як яшчэ колькі гадоў танцаваць увогуле. Галоўнае, каб табе было добра, і іншым з тобой таксама было б, па меншай меры, няблага. Увогуле ж, проблема невялікіх па колькасці на сельніцтва гараду ў тым, што і танцораў у іх мала, і сірнічных пляцовак, на якіх можна выступіць, не так многа...

Танцаваць павінны ўсё! Так лічылася здравён, і умение танцуць нават прыраўнівалася да добрых манер і ўмения паводзіць сябе ў грамадстве. Сёння ўсе з настальгіяй узгадваюць, як яшчэ колькі гадоў танцаваць увогуле. Галоўнае, каб табе было добра, і іншым з тобой таксама было б, па меншай мере, няблага. Увогуле ж, проблема невялікіх па колькасці на сельніцтва гараду ў тым, што і танцораў у іх мала, і сірнічных пляцовак, на якіх можна выступіць, не так многа...

Танцаваць павінны ўсё! Так лічылася здравён, і умение танцуць нават прыраўнівалася да добрых манер і ўмения паводзіць сябе ў грамадстве. Сёння ўсе з настальгіяй узгадваюць, як яшчэ колькі гадоў танцаваць увогуле. Галоўнае, каб табе было добра, і іншым з тобой таксама было б, па меншай мере, няблага. Увогуле ж, проблема невялікіх па колькасці на сельніцтва гараду ў тым, што і танцораў у іх мала, і сірнічных пляцовак, на якіх можна выступіць, не так многа...

Надзея БУНЦЭВІЧ